

Установа адукацыі  
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва”

Факультэт мастацкай культуры  
Кафедра дэкаратаўна-прыкладнога мастацтва

Узгоднена  
Загадчык кафедры  
Шаура Р.Ф.Шаура  
“А” 2022

Узгоднена  
Дэкан факультэта  
Пагоцкая А.В.Пагоцкая  
“А” 2022

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ МОДУЛЯ

**Перспектыва**  
для спецыяльнасці: 6-05-0213-02 Дэкаратаўна-прыкладное мастацтва:  
Рэстаўрацыя твораў, Народныя рамёствы і этнадызайн

Складальнік:  
Шаціло А.В., ст. выкладчык

Разгледжана і зацверджана  
На паседжанні Савета факультэта  
(пратакол № 5 ад 19.12. 2022г.)

**СКЛАДАЛЬNIКІ:**

А.В.Шаціло, ст.выкладчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

**РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

І.М.Скварцова, загадчык аддела выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” філіял “Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру імя Кандрата Крапівы”, кандыдат мастацтвазнаўства.

В.В.Старыкава кандыдат мастацтвазнаўства, дадэкт кафедры народнай інструментальнай музыкі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, дацэнт.

**РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

кафедрай дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 4 ад 24.11.2022 г.); Саветам факультэта мастацкай культуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 5 ад 19.12.2022 г.)

## **ЗМЕСТ**

1. УВОДЗИНЫ	4
2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	7
3. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	19
4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ	31
5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ	38

## УВОДЗІНЫ

ЭВМК па дысцыпліне “Перспектыва” з’яўляеца важнай дапаможнай часткай прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў. Асноўны змест дысцыпліны складаюць пытанні гісторыі развіцця перспектывы ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, тэарэтычныя асновы перспектывных пабудоў выявы на двухмернай плоскасці з улікам засваення існуючых законаў і правілаў перспектывнага скрачэння. Такім чынам, змест ЭВМК дапамагае непасрэднаму вырашэнню агульных і спецыяльных прафесійных задач па такіх дысцыплінах як “Малюнак”, “Жывапіс”, “Кампазіцыя”, “Праектаванне”, “Дызайн”.

Любая выява, зробленая на паперы ці на іншым матэрыяле, нясе ў сваёй аснове спалучэнне такіх выяўленчых элементаў, як кропка, лінія, пляма (каляровая або манахромная). Гэтыя выяўленчыя элементы, арганізаваныя ў пэўныя структуралагічныя формы, ствараюць вобразныя, умоўна азначаныя “адбіткі” прадметаў, рэчаў, з’яў, падзеяў – усяго, што можа назіраць чалавек у навакольным асяроддзі. Гэтыя адбіткі – не што іншае, як накіды, малюнкі, графічныя замалёўкі з’яў рэальнага і ірэальнага быцця, жывапісныя карціны ці іншыя віды выяўленчай творчасці, спрацаваныя рукой мастака ў нейкіх праектах на палатне, паперы. Але каб намаліваць прадмет, группу прадметаў або стварыць кампазіцыю, неабходна ведаць правілы і законы, якія існуюць у выяўленчым мастацтве. Такіх законаў шмат, але мы звярнемся толькі да аднаго, здавалася б, невялікага і разам з тым важнага правіла ў творчасці – перспектывы ў малюнку і жывапісе.

Асноўнай **мэтай** ЭВМК з’яўляеца вывучэнне законаў і правілаў перспектывы, фарміраванне навукова аргументаваных ведаў аб пабудове на двухмернай плоскасці трохмерных аб’ёмных прадметаў, размешчаных у просторы.

**Задачамі** ЭВМК з’яўляюцца сістэмнае засваенне ведаў па гісторыі развіцця перспектывы як асобнай навукі ў выяўленчым мастацтве;

тэарэтычных асноў перспектывных скрачэнняў пры стварэнні мастацкіх твораў жывапісу, малюнка, кампазіцыі;

практичных уменняў і навыкаў пры вырашэнні пазіцыйных і метрычных задач;

фарміраванне навыкаў і уменняў у студэнтаў будаваць выяву на лісце паперы або на палатне з улікам існуючых правілаў і прыёмаў пабудовы фронтальных перспектывных праекцый.

Метадалагічную аснову тэарэтычнай часткі ЭВМК складаюць тэарэтычныя распрацоўкі вядомых зарубежных, расійскіх і беларускіх даследчыкаў. Практычная частка складзена ў выгдядзе презентацыі, дзе падрабязна разглядаюцца лабараторныя заданні па стварэнню перспектывуных фронтальных праекцый.

У выніку вывучэння курса “перспектывы” студэнт павінен:

ведаць:

гісторыю развіцця перспектывы як науки  
асноўныя паняцці і вызначэнні  
спробы вызначэння маштабнай суразмернасці прадметаў у просторы  
метады пабудовы  
асноўныя палажэнні тэорыі ценяў  
спосабы пабудовы адлюстраванняў  
умець:

вызначаць маштаб вышыні, шырыні і глыбіні пры фронтальным і вуглавым палажэнні прадметаў

будаваць прадметы па сістэме перспектывуных қаардынат  
будаваць цені ад натуральнай і штучнай крыніц святла  
будаваць адлюстраванні прадметаў у вадзе і люстэрку  
выкарыстоўваць прыёмы перадачы паветранай перспектывы  
валодаць:

навыкамі пабудовы прадметаў  
метадычнымі прыёмамі пабудовы перспектывуных выяў  
метадамі перадачы паветранай перспектывы  
навыкамі пабудовы ценяў.

ЭВМК складзены на аснове Адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі АСВА 1-18 01 01-2013 па спецыяльнасці 1 18 01 01 Народная творчасць (па напрамках) і вучэbnага плана па спецыяльнасць 1-18 01 01-04 Народная творчасць (народныя рамёствы) гэг. № С 1-18-1-004/тып. ад 30.05.2013г.

**Акадэмічныя кампетэнцыі:**

АК-10. Валодаць метадамі і сродкамі пазнання, навучання, самакантролю для інтэлектуальнага развіцця, павышэння культурнага ўзроўню, прафесійнай кампетэнцыі.

**Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі:**

САК-7. Быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва адносіцца да гістарычнай, культурнай спадчыны Беларусі і свету, культурных традыцый і рэлігійных поглядаў.

**Прафесійныя кампетэнцыі:**

ПК-5. Карыстацца інфармацыйнымі рэсурсамі для шматбаковага забеспячэння арганізацыйна-кіраўніцкай дзейнасці ў галіне народнай творчасці.

ПК-35. Ствараць мастацкія творы ў галіне выяўленчага і народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

У адпаведнасці з вучэбным планам па напрамках спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (народныя рамёствы) адводзіцца напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя твораў). “Перспектыва” адводзіцца 90 гадзін, з іх 28 аўдыторных 16 лекцый, 12 практычных).

Рэкамендунмая форма кантролю ведаў студэнтаў – экзамен.

## ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

### ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.

#### ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Любая наука имеет свою историю возникновения и развития. Это относится и к перспективе, как к одному из разделов начертательной геометрии. Интересно знать, какое значение в различные периоды истории они придавали перспективе, какую роль она играла в изобразительном искусстве и в подготовке молодых художников, как эта наука стала предметом, который изучается в художественных вузах, училищах и школах.

##### *Древний период*

В связи с развитием строительства возникла необходимость изображения на плоскости трехмерных объемов пространства, передачи их масштабности и размеров, применения математических вычислений.

История повествует о постройках Древнего Востока, при создании которых применялись изображения, допускавшие измерения, то есть прототипы первых элементарных чертежей с использованием геометрических построений практического назначения.

Среди стран Древнего Востока, в которых наибо ярко проявлялись истоки нарождающейся цивилизации, был Древний Египет. Известны чертежи пирамид, фасады и планы зданий, росписи стен, фризов и колонн в гробницах и усыпальницах. Папирусы, содержащие повествования о зачатках геометрии и о различных математических задачах с их решениями, свидетельствуют о том, что в Древнем Египте применяли элементарные проекционные приемы и наглядные способы изображения, отдаленно напоминающие перспективу.

Во многих фресках Древнего Египта присутствует и другая особенность. Для полной передачи происходящей сцены по мере значимости и важности действующих лиц они представлены ярусами. Разновеликость фигур по рангу и их положение на картине снизу вверх (ярусами) создает некоторую глубину перспективного пространства и дает полную изобразительную информацию.

Характерной особенностью египетских фресок является применение на них «разрезов». Для передачи большей информативности на изображении часто показывают содержимое того, что находится внутри чего-либо и скрыто от зрителей. Разрезы — это тоже элемент чертежа.

Итак, завершая древнеегипетский период развития и пе-реходя к древнегреческой античности, сделаем небольшое отступление. В одном из сочинений древнегреческого писателя и ученого Диодора Сицилийского

было обнаружено замечательное высказывание, в котором удивительно точно и образно раскрыто понимание образования изображений. Оно гласит, что «египтяне рисовали с циркулем в руке, тогда как греки тот же инструмент держали в глазе». Эта фраза содержит важную мысль, что египтяне рисовали «геометрально», то есть следуя тому способу, который в наше время называется «ортогональное проецирование», а греки — «перспективно», то есть рисовали, «как видели», что соответствует центральному проецированию (перспективе).

### ***Период античности***

Античное искусство было направлено на всестороннее развитие свободной личности человека, величия его духа и разума, красоты и идеальных пропорций человеческого тела.

Фалес (ок. 625 — 547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник античной философии, основатель милетской математической школы. С его именем связывают появление геометрии и открытие в ней различных основополагающих теорем, одна из которых особенно часто используется в перспективных построениях.

Пифагору (VI в. до н. э.) принадлежат первые сведения о «золотом сечении» как математической закономерности, определяющей наиболее красивое и гармоничное соотношение величин всего существующего.

Демокрит (ок. 460 — 370 гг. до н. э.) занимался проблемами геометрии, в частности, изображением пространственных фигур на плоскости, то есть стереометрией. В его трактате «О геометрии» уделено значительное место построениям при изображении объемных форм в перспективе.

Римлян больше интересовала ремесленническая и техническая стороны искусства. Витрувий (конец I в. до н. э.) — древнеримский зодчий, ученый, историк, инженер. В 16—13 гг. до н. э. им был написан трактат «Десять книг об архитектуре». В этом капитальном труде изложены важные положения, связанные с архитектурой и построением чертежей. Он рассматривает архитектурный чертеж как изображение, состоящее из трех видов: ихнографии (план сооружения), ортографии (фасад) и сценографии (перспективное изображение).

### ***Период средневековья***

В средние века в Европе появлялись первые города и крепостные постройки. Создавался новый тип средневековой архитектуры.

Строительство каменных крепостей и зданий вызывало необходимость выполнения чертежей более простыми способами. И все же в этих чертежах появились новые элементы, например, применение квадратной сетки, определяющей модуль.

В связи с теологическим характером культуры средневековья и подчинённости искусства идеологии, перспектива, как и многие другие

науки, долгое время не развивалась и оставалась в застывшем состоянии.

### **Эпоха Возрождения**

Эпоха Возрождения была одним из наиболее ярких периодов в истории развития мировой художественной культуры и особенно изобразительного искусства. Большой вклад в развитие теории перспективы внесли художники эпохи Возрождения. Считается, что перспектива как наука возникла в Италии на основе практики художников XIV—XV веков. Открытие закономерностей в перспективе стало большим событием в живописи. Содержанием живописных произведений, как и прежде, были религиозные темы, но в традиционные библейские и евангельские сюжеты художники внесли новое — изображение реальной, земной жизни человека.

Эпоха Возрождения была периодом бурного развития техники и строительства. Поэтому теория перспективы развивалась на геометрической основе и во взаимосвязи изобразительного искусства с математикой. В связи с этим единство подхода к развитию теории перспективы ученых-математиков и деятелей искусства было естественным.

Филиппо Брунеллески (1377—1446) итальянский теоретик изобразительного искусства, архитектор, скульптор и художник эпохи Раннего Возрождения. Его считают основоположником перспективы как науки. Он применил правила перспективы в изображении архитектурных сооружений. Брунеллески впервые предложил применение в живописи «математической» перспективы. Для этого он разработал на строго математической основе «учение о живописной перспективе».

Лоренцо Гиберти (1378—1455) крупнейший итальянский архитектор и скульптор в своих сочинениях изложил некоторые законы построения перспективных изображений. Кроме того, на основе правил построения линейной перспективы он выполнил бронзовые рельефы для всемирно известных дверей собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

Паоло Учелло (1394—1475) итальянский живописец всю свою жизнь посвятил изучению и развитию теории линейной перспективы. Одна из главных проблем в области перспективы, которая его особенно увлекала, — это изображение человека в сложных движениях и ракурсах.

Леон Баттиста Альберти (1404—1472) в своих трактатах «О живописи» и «О зодчестве» изложил на математической основе теоретические положения перспективы. В другом капитальном труде «Десять книг о зодчестве» им разработана теория рисунка и перспективы, а также определены пропорции человека на принципах греческой антропометрии, основанной на различных измерениях частей человеческого тела. Он изложил теоретические положения практических способов нанесения теней на изображаемые объекты, а также обосновал необходимость покрытия освещенных поверхностей разными тонами красок. Таким образом, он впервые дал понятие о колорите в живописи. Альберти предложил применять

при рисовании с натуры практический способ сетки, нанесенной на стекло, для построения перспективных изображений. Он применял в перспективных построениях дистанционные точки, в которых должны сходиться диагонали квадратов. Альберти — один из первых ученых, написавших книгу о перспективе, которая была издана в 1511 году на латинском языке.

Пьетро делла Франческа (1416—1492) итальянский живописец был отцом линейной перспективы, как считали его современники, и великим художником своего времени. Но внимание и славу он заслужил как теоретик перспективы. В своих трактатах «О правильных телах» и «О живописной перспективе» он указывал на теоретическую основу изображения и впервые дал определение перспективе как проекции предмета, полученной в результате пересечения «конуса видимости с картинной плоскостью».

Леонардо да Винчи (1452—1519) великий итальянский художник, ученый, архитектор, математик внес особенно большой вклад в теорию перспективы. В «Трактате о живописи» им даны теоретические положения и изложены правила построения изображений в перспективе на геометрической основе, поскольку он считал, что перспектива относится к «механическим наукам», которыми не должен пренебрегать ни один талантливый живописец.

Леонардо да Винчи делит перспективу на три основные части:

1. Линейная перспектива. Изучает и излагает законы построения уменьшения фигур по мере удаления от наблюдателя.

2. Воздушная и цветовая перспектива. Трактует изменение цвета предметов в зависимости от их расстояния до наблюдателя и влияние слоя воздуха на насыщенность и локальность цвета.

3. Перспектива чёткости очертания формы предметов. В ней анализируются изменения степени отчётливости границ фигур и контраста света и тени по мере их удаления.

Два последних раздела не получили дальнейшего теоретического развития из-за сложности исследования. Первый раздел развился в точную науку — линейную перспективу, вошедшую как составная часть в начертательную геометрию — науку о методах изображения.

Отмечая большое значение перспективы, которой в своём творчестве художники периода эпохи Возрождения отводили важную роль, необходимо назвать еще два великих имени. Достаточно произнести имена Рафаэля (1483—1520) и Микеланджело (1475—1564), у которых так сильна перспективная и архитектоническая основа, чтобы наряду с высшими достижениями живописи вспомнить и высшие достижения перспективного искусства.

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) выдающийся немецкий ученый, архитектор, математик, художник и график был основоположником немецкого Возрождения. В Нюрнберге он издал книгу под названием «Руководство к измерению с помощью циркуля и линейки линий,

поверхностей и целых тел, составленное Альбрехтом Дюрером и напечатанное с надлежащими рисунками на пользу всем любящим знания в 1525 году». В Германии это была первая книга по перспективе, написанная на высоком теоретическом уровне и достаточно полно раскрывающая содержание данной науки. В этом сочинении даны различные механические способы построения перспективных изображений на картине, которые предлагалось использовать на практике молодым художникам. Эти способы отражены в его гравюрах.

В этой книге Дюрер также изложил торию основ евклидовой геометрии, оптики, астрономии, архитектуры. Кроме того, он предложил целый ряд графических способов построения перспективных изображений с использованием ортогональных проекций, получивших в дальнейшем название «способ Дюрера». Он был положен в основу построения перспективы объекта по плану и фасаду. В настоящее время он называется «способом архитектора».

Дюрер, хорошо зная математику, применил геометрию объемных тел и теорию линейной перспективы для построения фигуры человека в сложных ракурсах и движениях. Им было изобретено приспособление для измерения пропорций фигуры человека, а также найден простейший способ построения «золотого сечения».

Гвидо Убальди (1545—1607) итальянский ученый и математик занимался проблемами перспективы. В 1600 году было издано его сочинение «Шесть книг о перспективе», которое имело большое теоретическое значение. Используя опыт предшественников — художников и ученых-математиков, Убальди изложил на математической основе с теоретическим обоснованием 23 правила построения перспективных изображений предметов. Кроме того, он впервые разработал способы решения «обратных задач» — определение натуральных размеров предметов по их перспективному изображению.

Жирар Дезарг (1593—1662) французский архитектор, инженер и математик внес большой вклад в развитие теории изображений. В своем сочинении «Общий метод изображения предмета в перспективе», изданном в Париже в 1636 году, он впервые изложил способ построения с помощью координат для определения перспективных масштабов, положив тем самым начало метода аксонометрических проекций.

Дезарг — первый ученый, который доказал общую геометрическую основу и родственность ортогональных проекций с линейной перспективой, отмечая их различие только в расположении точек зрения. При построении ортогональных проекций точка зрения находится в бесконечности — это параллельное проецирование. При построении линейной перспективы точка зрения находится «на копечном» расстоянии от предмета — это центральное проецирование.

Тейлор (1685—1731) английский математик внесший значительный вклад в развитие перспективы. Он разработал способы решения основных позиционных задач в перспективе, а также определение свойств и размеров оригинала по перспективному изображению.

И.Г. Ламберт (1728—1777) немецкий ученый, математик и геометр использовал метод построения перспективных изображений к графическому решению задач по элементарной геометрии.

Итак, к концу XVIII века было издано немало книг, в которых достаточно полно были изложены теоретические основы перспективы. Кроме того, был накоплен значительный практический опыт ее применения во всех видах изобразительного искусства. Эти достижения послужили основой для дальнейшего развития перспективы как науки.

### *Развитие перспективы в русском изобразительном искусстве*

О первоначальных сведениях возникновения перспективы в России как способе изображения известно очень мало. Их истоки относятся к древнерусской культуре IX в.

Высокий уровень строительства храмов, соборов, церквей, жилых построек в XI в. и быстрые темпы их возведения, несомненно, были связаны с наличием чертежей. Но они не дошли до наших дней, как и многие сведения истории безвозвратно ушедшей самобытной культуры.

Первые признаки применения перспективы в русском искусстве были обнаружены в XV в. Это были изображения на фресках и мозаичных украшениях внутренних стен соборов, на резных барельефах наружных стен, иконах, в рукописных миниатюрах, а позже — в печатных книгах, которые содержали сюжетные композиции.

Небывалый размах строительства храмов, соборов, церквей, свойственный только России, был связан с их внутренним убранством и особенно с иконописной живописью. Иконопись было особенно свойственно изображение отвлеченности, несоблюдения единства времени и пространства, объединение разновременных событий в одно мгновенье. И главное, что было характерным для иконописной живописи — отсутствие постоянства в выборе точки зрения. В одном изображении события показывались с разных сторон, как снаружи, так и внутри.

В этот период линейную перспективу в иконах не применяли, а для передачи иллюзорности глубины пространства использовали особые средства. Так, фигуры, находившиеся одна за другой, помещали одну над другой, как ярусы в древнеегипетских изображениях. Кроме того, при удаленности фигур на разную глубину их изображали одинакового размера, выделяя только главное действующее лицо — святого. Это тоже было свойственно древнеегипетской живописи.

Такие особенности построений на картине в изобразительном

искусстве называли «обратной перспективой», которая подчинялась своим законам и геометрическим правилам. Наиболее ярко элементы «обратной перспективы» отражены именно в иконах.

В XVI веке появились карты окрестностей отдельных городов, планы монастырей и крепостей. Картографические чертежи были либо планами, либо содержали сочетание плана местности с наглядным изображением архитектурных объектов. Их называли «чертежами в перспективе» или «в полуперспективе». Они представляли изображение местности как бы с высоты птичьего полета, подобно современной аксонометрической проекции, которую называют «вольной перспективой».

Перспектива в русском изобразительном искусстве развивалась самостоятельным путем на основе практики художников. Вместе с тем, в области перспективы они опирались на достижения, которые были получены и открыты художниками эпохи Возрождения. Русские художники XVII – XVIII вв, достаточно хорошо владели теорией перспективы и с большим мастерством применяли ее в картинах, а главное то, что они передавали приобретенные опыт и знания своим ученикам.

Большой вклад в развитие теории перспективы и ее практического применения внесли русские художники и педагоги. А.П. Лосенко и В.К. Шебуев, реалистическая художественная школа А.Г. Венецианова и его ученика С.К. Зарянко, система обучения рисованию замечательного художника-педагога П.П. Чистякова, художников Н.Н. Ге, В.Г. Перова, И.Н. Крамского, Д.Н. Кардовского, В.Д. Поленова и многих других.

Антон Павлович Лосенко (1737—1773) был крупнейшим представителем русской академической школы XVIII века, лучшим рисовальщиком того времени и педагогом. Он был первым русским профессором Академии художеств. В его теоретических трудах изложены практические способы применения перспективы в рисунке.

Алексей Гаврилович Венецианов (1780—1847) известный русский художник более 20 лет работал над тем, чтобы найти способы овладения видения натуры на основе законов перспективы. По методу А.Г. Венецианова овладение практическими навыками искусства начиналось с научных познаний, с изучения законов перспективы. Тот факт, что ученики школы Венецианова добились больших успехов в обучении рисунку, побудил Российской Академию художеств ввести в 1836 году в учебный план практический курс линейной перспективы.

Павел Петрович Чистяков (1832—1919) был особой личностью в изобразительном искусстве, сочетавшего в себе черты большого мастера и педагога. Его высказывания в письмах, записных книжках и в воспоминаниях учеников явились большим вкладом в систему преподавания изобразительного искусства русской реалистической школы. П.П. Чистяков воспитал целую плеяду замечательных русских художников, которые

прошли через его школу. Это В.Д. Поленов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель и многие другие.

Большим событием во второй половине XIX века в России явилось введение в общеобразовательных школах предметов «рисование» и «чертение». В разработке программ принял участие П.П. Чистков. Программа по рисованию, в составлении которой принимал участие Чистяков, сыграла большую роль в развитии русской школы изобразительного искусства, теоретической основой которого была «академическая» перспектива.

### ***Начертательная геометрия и перспектива***

В XVIII в. с развитием промышленности и инженерного дела возникла необходимость в науке, способной дать новые методы построения изображений сложных технических форм на плоскости. Этой наукой стала начертательная геометрия, составной частью которой была перспектива.

Гаспар Монж (1746—1818) — знаменитый французский ученый, математик, геометр и инженер, сыграл значительную роль в развитии науки о методах изображения — начертательной геометрии. Монж известен и тем, что в 1795 году им была издана книга «Начертательная геометрия», которая стала первым систематизированным изложением материала о методах изображения пространственных форм на плоскости. Эта книга содержала и раздел «Перспектива».

Имя выдающегося ученого Гаспара Монжа заслуженно называют первым среди ученых-геометров всего мира. Его работы явились своеобразным логическим завершением XVIII века и началом нового этапа в развитии науки о построении графических изображений — начертательной геометрии. В этот период началось ее бурное развитие, и начертательная геометрия была введена как обязательный предмет в высших учебных заведениях, готовящих инженеров, архитекторов и художников.

Первыми преподавателями начертательной геометрии в Петербурге были ученики Г. Монжа, французские инженеры и профессора — вначале (1810—1812) А.Я. Фабр, а затем (1815—1818) К.И. Потье. В России в 1816 г. Потье издал первый учебник по начертательной геометрии на французском языке. Затем, в 1818 г., был опубликован его второй учебник — «Приложение начертательной геометрии к рисованию», в котором кроме ортогональных проекций (эпюры), излагались теория теней и основы перспективы.

Яков Александрович Севастьянов (1796—1849) был первым русским профессором по начертательной геометрии, ее основоположником и исследователем этой науки в России. Изданная Севастьяновым в 1821 г. книга «Основания начертательной геометрии» была первым учебником русского автора, написанная на русском языке, в котором дано обстоятельное изложение теоретического материала. В течение 20 лет, это был основной и

единственный учебник, по которому занимались студенты технических учебных заведений. Севастьянов впервые ввел русскую терминологию, дал практическое приложение начертательной геометрии к техническому черчению, а также к рисованию, к перспективе, к картографии.

В середине XIX в. определенный вклад в теорию перспективы и применение ее в живописи внес русский педагог Павел Марков. В 1875 г. в Санкт-Петербурге была издана его книга под названием «Правила линейной перспективы и способы строить перспективы, не выходя из пределов картины» с приложением 32 таблиц-чертежей.

Валерий Иванович Курдюмов (1853—1904) — видный ученый, инженер, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения. Его перу принадлежит множество трудов по начертательной геометрии, в том числе по перспективе, а также по теории теней.

Николай Иванович Макаров (1824—1904) — профессор Петербургского технологического института, выдающийся ученый и педагог высшей школы. Некоторое время он преподавал в Академии художеств. Это послужило основанием для написания книги «Линейная перспектива на плоскости», которая была издана в 1896 г. в Санкт-Петербурге по распоряжению Императорской Академии художеств. В 1902 г. книга была переиздана под названием «Курс линейной перспективы на плоскости». Книга содержит теоретические основы и практические приемы и способы перспективных построений: точек, линий, плоских фигур, геометрических тел, контуров собственных и падающих теней, а также зеркальных отражений.

В советское время начертательная геометрия стала самостоятельной наукой и была введена как обязательный предмет для изучения в высших технических учебных заведениях. Раздел перспективы был выделен из курса начертательной геометрии и изучался как специальный предмет в художественных институтах и училищах.

Во второй половине XX в. многие ученые-геометры внесли большой вклад в развитие перспективы в области архитектурного проектирования.

Анализ различных систем геометрических построений в историческом аспекте позволил Б.В. Раушенбаух выделить четыре основных метода изображений трехмерного пространства на плоскости (картине).

1. Чертежный метод, основанный на принципе построения чертежа в системе проекций (его использование при изображении объективного пространства особенно характерно для искусства Древнего Египта).

2. Метод локальных аксонометрий и их трансформаций, которому соответствует античное и средневековое искусство Византии, Древней Руси, Индии, Персии и др.

3. Центральная линейная перспектива эпохи Возрождения, которая является академической, классической перспективой.

4. Центральная криволинейная перспектива, появившаяся на рубеже XIX и XX столетий, которая особенно ярко выражена в творчестве П. Сезанна.

В настоящее время, опираясь на достижения отечественной и зарубежной психологии зрительного восприятия с привлечением методов математического анализа, Б.В. Раушенбах предлагает более полную систему научной перспективы, так называемую перцептивную, основанную на закономерностях естественного зрительного восприятия.

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

В изобразительном искусстве мы всегда имеем дело с различными изображениями. Таковые представляют собой сочетание на плоскости точек, линий, тоновых и цветовых пятен, соединенных в определённой системе. Так мы изображаем пространственные формы предметов реального мира.

Изучением методов построения на плоскости графических изображений предметов и пространства занимается начертательная геометрия.

**Перспектива** изучает теоретические основы построения центральных проекций.

**Линейная перспектива** – изображение, построенное на плоскости. Плоскость может быть расположена вертикально (станковая живопись), горизонтально (роспись потолков – **плафонная перспектива**) или наклонно (монументальная роспись наклонных фризов).

**Панорамная перспектива** – изображение, построенное на внутренней цилиндрической поверхности. Точка зрения располагается на оси цилиндра, а линия горизонта – на окружности на уровне глаз зрителя.

**Купольная перспектива** – изображение, построенное на внутренней поверхности сферы или эллипсоида.

Для построения перспективных изображений применяются следующие термины.

**Картичная плоскость** – плоскость проекций или картина. Располагается вертикально, перпендикулярно **предметной плоскости**.

**Точка зрения (S)** – центр проекции, из которого выходят проецирующие лучи ко всем точкам изображаемого предмета.

**Высота точки зрения** – длина перпендикуляра от точки зрения до предметной плоскости.

**Плоскость горизонта** проходит через точку зрения параллельно **предметной плоскости**.

**Линия горизонта** является пересечением **плоскости горизонта** с картиной.

**Главная точка картины (Р) (точка схода)** – точка пересечения луча зрения с плоскостью картины. Всегда находится на линии горизонта.

**Главный луч зрения (SP)** – перпендикуляр, проведённый из точки зрения к плоскости картины.

**Дистанционные точки (D1,D2) точки отдаления** – находятся на линии горизонта по обе стороны от главной точки на расстоянии, равном длине главного луча зрения.

## **ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАДАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРТИНЫ.**

**Форма и размер картины.** Выбирается в зависимости от замысла, содержания сюжета и целевого назначения. (Горизонталь – для панорамных изображений, вертикаль – для изображения высоких предметов и т.д.).

**Выбор положения линии горизонта.** Линия горизонта может быть **высокой** (точка зрения лягушки), **средней, низкой** (точка зрения всадника). **Высокий горизонт** выбирается в пейзаже для просторов и далей, в интерьере – для изображения видимой поверхности пола и стоящих на нём предметов. **Низкий горизонт** выбирается для изображения облаков в пейзаже, потолков, карнизов и стен в интерьере.

**Выбор положения точки зрения.** Как правило, на середине линии горизонта, хотя может смещаться в зависимости от цели и смыслового содержания изображения. Если в интерьере надо изобразить левую стену, точку зрения смещают вправо.

**Выбор дистанционного расстояния.** Предметы выглядят по-разному в зависимости от расстояния, с которого на них смотрит зритель (длина главного луча зрения). Таким образом, от длины главного луча зрения зависит расположение на линии горизонта точек дистанционного отдаления (**D1,D2**). При увеличении дистанционного расстояния (при удалении зрителя от картинной плоскости) глубина интерьера слабо выражена, и изображение кажется плоским. Чем дальше от точки схода **P** находятся точки **D1,D2**, тем меньше угол зрения. Чем ближе зритель от картинной плоскости, тем больше угол зрения, а интерьер выглядит очень глубоким. Чем ближе от точки схода **P** находятся точки **D1,D2**, тем больше угол зрения. Оптимальным удалением считается удаление зрителя от картинной плоскости на  $1,5 - 2d$  поля ясного зрения при этом угол ясного зрения составляет  $37^\circ - 28^\circ$ .

Если на картинной плоскости изображена прямая, с предельной точкой **D**, в натуре угол её наклона к основанию картины составляет  $45^\circ$ .

**Закон дистанционной точки.** Предельной точкой горизонтальной прямой, расположенной под углом  $45^\circ$  к картинной плоскости, в перспективе является дистанционная точка.

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАСШТАБЫ.

**Натуральный масштаб картины** – отношение единицы измерения на картине к единице измерения в натуре. Задаётся или определяется разными способами.

Итак, для построения перспективных изображений задают натуральную единицу измерения для данной картины, т.е. её масштаб.

### **Масштаб глубин.**

Масштаб глубин – масштаб, построенный на прямой, перпендикулярной плоскости картины. Для построения перспективного масштаба глубин натуральный масштаб, заданный на основании картины, переносят на глубинную прямую с помощью линий переноса, имеющих точкой схода дистанционную точку.

**Дробные дистанционные точки** применяются, если дистанционные точки выходят за пределы картины ( $D/n$ ).

### **Масштаб широт.**

Масштаб широт – масштаб, построенный на прямой, параллельной основанию картины.

### **Масштаб высот.**

Масштаб высот – масштаб, построенный на прямой, перпендикулярной к предметной плоскости.


## **ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ**

### **ПЕРСПЕКТИВА**

Фронтальная перспектива  
интерьера


## Фронтальная перспектива комнаты

Построение фронтальной  
перспективы комнаты (3x5,5x2,5).




## Построение перспективы арочного проёма

Построение верхней части  
арочного проёма методом  
описанного квадрата.  
Дополнительное построение  
производится на дальней  
стене




## Построение плит поля

Построение плиток пола  
методом диагонали



## Построение картины


Построение картины, висящей на  
боковой стене



# Построение окружности


## Построение окружности в перспективе

Построение окружности Д1м из  
вертикальной и горизонтальной  
поверхности.




## Построение окружности в перспективе

Построение окружности,  
лежащей на горизонтальной  
плоскости по восьми точкам




## Построение окружности в перспективе




## Построение окружности в перспективе

Построение окружности, находящейся на вертикальной плоскости



## Построение окружности в перспективе


Построение окружности по восьми вспомогательным точкам на боковой вертикальной поверхности.



## Построение окружности большого диаметра


### Построение окружности в интерьере

Построение фронтальной  
перспективы окружности,  
лежащей в горизонтальной  
плоскости




## Построение окружности в интерьере

Построение фронтальной перспективы окружности, лежащей в горизонтальной плоскости




## Построение окружности в интерьере

Построение фронтальной перспективы окружности, лежащей в горизонтальной плоскости по шестнадцатиспомогательным точкам




## Построение окружности в интерьере

Построение фронтальной перспективы окружности, лежащей в горизонтальной плоскости по шестнадцати вспомогательным точкам



## Построение окружности в интерьере


Построение фронтальной перспективы окружности, лежащей в горизонтальной плоскости по шестнадцати вспомогательным точкам



# Отражения

## Построение отражений


Построение отражения в вертикальном зеркале, находящемся на фронтальной плоскости



# Отражения

## Построение отражений


Построение отражения в вертикальном зеркале, расположенным в глубинной плоскости



# Теория теней

## Построение тени от точечного источника света

Построение тени от двух наземных источников света, расположенных на боковой стене и потолке комнаты.



## РАЗДЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ

### ПЫТАННІ ПА ТЭМАХ ЛАБАРАТОРНЫХ ЗАНЯТКАЎ

1. Выкарыстанне законаў геаметрыі ў старажытным мастацтве.
2. Развіццё перспектывы ў ёўрапейскім выяўленчым мастацтве.
3. Перспектыва ў рускім выяўленчым мастацтве.
4. Роля, месца і функцыі перспектывы ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.
5. Віды перспектывуных выяў.
6. Асноўныя паняцці і вызначэнні.
7. Прынцыпы выбару лініі гарызонту.
8. Лінейная перспектыва.
9. Правілы вызначэння дыстанцыйных кропак карціны.
10. Перспектывуныя масштабы.
11. Вызначэнні масштабаў вышыні, шырыні, глыбіні.
12. Метрычныя задачы і спосабы іх вырашэння.
13. Выкарыстанне тэарэмы Фалеса пры пабудове перспектывуных выяў.
14. Пазіцыйныя задачы і спосабы іх вырашэння.
15. Асноўныя прынцыпы і прыемы пабудовы перспектывуных выяў прадметаў і фігур геаметрычнай формы.
16. Способ дыяганалі пры пабудове неаметрыяных фігур.
17. Пабудова акружнасці малога дыяметру.
18. Способ пабудовы акружнасці вялікага дыяметру ў інтэр’еры.
19. Пабудова перспектывай выявы інтэр’еру.
20. Метод мерспектывай сеткі пры пабудове інтэр’ерных выяў.
21. Размеркаванне святлаценю ў прыродзе. віды святла.
22. Характэрныя палажэнні крыніцы святла і адлюстраванні ценяў.
23. Асновы тэорыі ценяў.
24. Пабудова ценяў пры штучным асвятленні.
25. Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні.
26. Умоўнасці перспектывы.
27. Выявы адлюстраванняў у вадзе і люстэрку.
28. Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.
29. Адлюстраванні прадметаў
30. Аптычныя ілюзіі.

### ЗАДАННІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ ПЕРСПЕКТЫВА

Тэма. Гарызонт, лінія гарызонт. лінейная перспектыва.

Заданне. Выкананне графічнай альбо жывапіснай кампазіцыі з нармальным, павышаным і паніжаным гарызонтам.

**Тэма.** Пабудова масштабу вышыні, шырыні, глыбіні.

**Заданне.** Пабудова перспектыўнай выявы гарадскога пейзажу.

**Тэма.** Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы.

**Заданне.** Пабудова ў інтэр’еры нахіленых плоскасцяў пад адвольным вуглом.

Пабудова геаметрычнага малюнку пола.

**Тэма.** Пабудова перспектыўнай выявы інтэр’еру.

**Заданне.** Пабудова перспектыўнай выявы жылога і грамацкага інтэр’еру. (2 работы).

**Тэма.** Пабудова ценяў пры штучным асвятленні.

**Заданне.** Пабудова ценяў ад крыніцы святла – кропкі ў жылым памяшканні.

**Тэма.** Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні.

**Заданне.** Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні з розным месцазнаходжаннем сонца (перед, збоку, за гледачом).

**Форма контролю** – прагляд.

## **ТЭСТЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ ПЕРСПЕКТЫВА ЗАДАННІ ДА ЭКЗАМЕНА**

**Тэма 1.** Пабудова масштабаў вышыні, шырыні, глыбіні.

**Заданне:**

Пабудаваць франтальную перспектыву пакоя наступных памераў: глыбіня 5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м Пабудаваць на падлозе “паркетную” сетку з квадратаў, памерам  $0,5 \times 0,5$ м.

**Заданне:**

Пабудаваць франтальную перспектыву пакоя наступных памераў: глыбіня 5,5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м Пабудаваць на падлозе “паркетную” сетку з ромбаў, памерам  $0,5 \times 0,5$ м.

**Тэма 2.** Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы.

**Заданне:**

Пабудаваць перспектыўную выяву акружнасці дыяметрам 1м спосабам апісанага квадрата пры размяшчэнні яе на гарызантальнай плоскасці.

**Заданне:**

Пабудаваць перспектыўную выяву акружнасці вялікага дыяметру пры дапамозе 16 дапаможных крапак пры размяшчэнні яе на гарызантальнай плоскасці.

**Тэма 3.** Асновы тэорыі ценю. Пабудова ценю ад штучнай крыніцы святла.

**Заданне:**

Пабудаваць цень ад қуба памерам 0,5м, які знаходзіцца ў пакоі наступных памераў: глыбіня 5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м на адлегласці 0,5м ад левай сцяны і 2м ад краю карціны. Пры гэтым крыніца святла знаходзіцца на левай сцяне на высаце 2м і на адлегласці 3м ад краю карціны.

**Заданне:**

Пабудаваць цень ад куба памерам 0,5м і паралеліпіпеда  $1 \times 0,5 \times 0,5$ , якія знаходзяцца ў пакоі наступных памераў: глыбіня 5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м на адлегласці 1м ад левай сцяны і 2м ад краю карціны (куб) і 2м ад левай сцяны і 2,5м ад краю(паралеліпіпед) Пры гэтым крыніца святла знаходзіцца пасярэдзіне верхняй гарызантальнай плоскасці (на столі комната).

**Тэма 4.** Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.

**Заданне:**

Пабудаваць адлюстраванне прадмета з заданымі памерамі: вышыня 1м, шырыня 0,5м, глыбіня 1м, які знаходзіцца на адлегласці 0,5м ад левай сцяны і 4м ад краю карціны ў плоскім вертыкальным люстэрку якім з'яўляецца левая сцяна ў пакоі глыбіня якога 5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м.

**Заданне:**

Пабудаваць адлюстраванне прадмета з заданымі памерамі: вышыня 1м, шырыня 0,5м, глыбіня 1м, які знаходзіцца на адлегласці 0,5м ад левай сцяны і 3м ад краю карціны ў плоскім вертыкальным люстэрку якім з'яўляецца франтальная сцяна ў пакоі глыбіня якога 5м, шырыня 3м, вышыня 2,5м.

**Задачы:**

Стварыць перспектывную выяву згодна ўмовам задання.

Вызначыць масштаб карціны.

Вызначыць заданыя памеры прадметаў з дапамогай перспектывных масштабаў.

Валодзьці паняццем дробавых дыстанцыйных кропак для вызначэння масштабу глыбіні.

Работа выконваеца на фармаце А-4.

## **ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНА**

1. Гісторыя развіцця перспектывы.
2. Выкарыстанне законаў геаметрыі ў старажытным мастацтве.
3. Развіццё перспектывы ў эпоху адраджэння.
4. Развіццё перспектывы ў ёўрапейскім выяўленчым мастацтве.
5. Дзейнасць Леанарда да Вінчы, Альбрэхта Дзюрэра і інш. для развіцця перспектывы.

6. Перспектыва ў рускім выяўленчым мастацтве.
7. Развіццё перспектывы як науки.
8. Роля, месца і функцыі перспектывы ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.
9. Віды перспектывных выяў.
10. Асноўныя паняцці і вызначэнні.
11. Гарызонт, лінія гарызонту.
12. Лінейная перспектыва.
13. Вызначэнні дыстанцыйных кропак карціны.
14. Перспектывныя масштабы.
15. Вызначэнні масштабаў вышыні, шырыні, глыбіні.
16. Метрычныя задачы і спосабы іх вырашэння.
17. Тэарэма Фалеса.
18. Пазіцыйныя задачы і спосабы іх вырашэння.
19. Асноўныя прынцыпы і прыемы пабудовы перспектывных выяў прадметаў і фігур геаметрычнай формы.
20. Пабудова акружнасці малога дыяметру.
21. Способ пабудовы акружнасці вялікага дыяметру ў інтэр’еры.
22. Пабудова перспектывнай выявы інтэр’еру.
23. Метод мерспектывнай сеткі пры пабудове інтэр’ерных выяў.
24. Размерканне святлаценю ў прыродзе. віды святла.
25. Характэрныя палажэнні крыніцы святла і адлюстраванні ценяў.
26. Асновы тэорыі ценяў.
27. Пабудова ценяў пры штучным асвятленні.
28. Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні.
29. Умоўнасці перспектывы.
30. Выявы адлюстраванняў у вадзе і люстэрку.
31. Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.
32. Адлюстраванні прадметаў
33. Аптычныя ілюзіі.

## **ЛІТАРАТУРА ПА КУРСУ. АСНОЎНАЯ.**

1. Немцов, В.В. Кратковременный рисунок. Набросок: учебно-методическое пособие для специальностей: 1-15 01 02 "Монументально-декоративное искусство (по направлениям)", 1-15 01 04 "Графика"; 1-15 01 03 "Скульптура"; 1-15 01 01 "Живопись (по направлениям)" / В. В. Немцов. – Минск: [Белорусская государственная академия искусств], 2018. - 167 с.: рис.

2. Перелыгина, Л.Г. Перспектива: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности " Живопись (по направлениям)", "Скульптура", "Монументально-декоративное искусство (по

направлениям)", "Графика", "Дизайн (по направлениям)" / Л. Г. Перелыгина. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 262, [1] с.: рис.

3. Гордеенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по направлениям "Искусство декоративно-прикладное", "Народное творчество", "Искусство изобразительное" / В. Т. Гордеенко. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 144 с.: рис.

4. Макарова, М.Н. Перспектива. Учебник для высшей школы / М.Н. Макарова. – М.: Академический проект, 2021. – 477с.

5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учеб. и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 404 с.

### **ЛІТАРАТУРА ПА КУРСУ. ДАДАТКОВАЯ.**

1. Бурбом, П. Прётель, Т. Перспектива. Законы пространства для художников / П. Бурбом, Т. Прётель. –М.: Колибри, 2019. – 160с.

2. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие / М.Н. Макарова. – М.: Академический проект, 2019. – 382с.

3. Перелыгина, Л. Перспектива / Л. Перелыгина. – Минск: Вышэйшая Школа, 2019. – 263 с.

4. Раушенбах, Б. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.

5. Раушенбах. – СПб Пальмира, 2017. – 316с.

6. Шаура, Р.Ф. Перспектыва ў малюнку і жывапісе / Р.Ф. Шаура. – Мінск: Беларусь, 1999.

### **КРЫТЭРЫ АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ**

<b>Балы</b>	<b>Паказальнікі ацэнкі</b>
1 (адзін)	Адмова адказваць, адсутнасць ведаў па вывучаемай дысцыпліне.
2 (два)	Фрагментарныя веды ў межах вывучаемай дысцыпліны. Частковая фіксацыя ў памяці студэнта асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны.
3 (три)	Недастатковы аб'ём ведаў у межах адукатыўнага стандарта; бессістэмнае аднаўленне студэнтам часткі праграмнага матэрыялу. Ізаяванасць ведаў па асобных тэмах, тэрмінах, персаналіях, крыніцах.

4 (чатыры)	Дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарта. Недастаткова сістэмнае ўсведамленне студэнтам вывучаемай дысцыпліны, фрагментарнае аднаўленне тэрмінаў, частковыя веды будовы цела чалавека і спосабаў яго адлюстравання.
5 (пяць)	Сістэмнае ўсведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу, веданне асноўных перспектывуных паняццяў і тэрмінаў, наяўнасць навыкаў графічнага адлюстравання. Наяўнасць неістотных памылак.
6 (шэсць)	Сістэмнае ўсведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу. Веданне асноўных тэрмінаў перспектывы, методык пабудовы фронтальных праекцый. Упэўненае валоданне навыкамі графічнага адлюстравання геаметрычных фігур з дапамогай перспектывуных масштабаў. Наяўнасць неістотных памылак.
7 (сем)	Дастаткова поўныя веды па пытаннях вывучаемай дысцыпліны ў межах адукацыйнага стандарта. Разгорнулае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, уменне аналізуваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы. Сістэмныя веды па методыкам пабудовы фронтальнай перспектывы. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
8 (восем)	Поўныя, трывалыя, глыбокія веды, свабоднае аперыраванне вучэбным матэрыялам дысцыпліны. Разгорнулае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, уменне аналізуваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы. Сістэмныя веды па ўсіх пытаннях дысцыпліны ў межах адукацыйнага стандарта. Высокі ўзровені выканання заданняў. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
9 (дзеяць)	Сістэматызаваныя, глыбокія веды па ўсіх пытаннях вывучаемай дысцыпліны. Усведамленне студэнтам ролі і месца перспектывы ў сістэме геаметрыі і выяўленчага мастацтва. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, уменне аналізуваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы розных узроўняў складанасці. Уменне свабодна аперыраваць асноўнымі паняццямі, карыстацца навукова-метадычнай літаратурай па акрэсленых пытаннях. Высокі ўзровені выканання заданняў; трорчы падыход да вырашэння задач.
10 (дзесяць)	Глыбокае асэнсаванне ўзаемасувязі пластанатоміі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Разумение студэнтам агульнатэарэтычных пытанняў. Уменне прымяняць свае веды ў кантэксце прафесійнай дзейнасці, аналізуваць з'явы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з улікам набытых ведаў. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, уменне аналізуваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы розных узроўняў складанасці. Уменне свабодна аперыраваць асноўнымі паняццямі, карыстацца навукова-метадычнай літаратурой па акрэсленых пытаннях. Высокі ўзровені выканання заданняў; трорчы падыход да вырашэння задач.



**ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ**  
Установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Праектар па вучэбнай работе БДУКМ

С.Л. Шпарло

2022 г.

Рэгістрацыйны № ВД-\_\_\_\_\_ /вуч.

**ПЕРСПЕКТЫВА**

*Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі  
на модулю для спецыяльнасцей*

*1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках)*

*напрамаку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (народныя*

*рамёствы) 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва напрамку*

*спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва*

*(рэстаўрацыя твораў),*

2022

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі ОСВО 1-21 04 02-2013 па спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыі па напрамаку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (народныя рамёствы), напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя твораў).

### **СКЛАДАЛЬNIКI:**

А.В.Шаціло, ст.выкладчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

### **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

І.М.Скварцова, загадчык аддела выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” філіял “Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру імя Кандрата Крапівы”, кандыдат мастацтвазнаўства.

В.В.Старыкова кандыдат мастацтвазнаўства, дадэкт кафедры народнай інструментальнай музыкі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, дацэнт.

### **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

кафедрай дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 1 ад 01.09.2022 г.); Саветам факультета мастацкай культуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 2 ад 22.09.2022 г.)

Саветам універсітэта ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 1 ад 27.09.2022 г.)

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная праграма па модулю « » уключае вучэбныя дысцыплины: «Перспектывы», якая займае важнае месца ў комплексе прафілюючых дысцыплін па напрамаку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (народныя рамёствы) і напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя твораў). “Перспектывы” з’яўляецца неабходнай дапаможнай дысцыплінай для ўсіх відаў выяўленчага мастацтва і, ў першую чаргу, для малюнка. Гэта шырока распрацаваная, але дастаткова складаная ў навуковым сэнсе дысцыпліна.

Каб намаляваць прадмет, групу прадметаў або стварыць кампазіцыю, неабходна ведаць правілы і законы, якія існуюць у выяўленчым мастацтве. Да гэтага адносяцца правілы і законы перспектывы, аднаго з раздзелаў начартальнай геаметрыі.

Асноўнай мэтай дысцыпліны з’яўляецца вывучэнне законаў і правілаў перспектывы, фарміраванне навукова аргументаваных ведаў аб пабудове на двухмернай плоскасці трохмерных аб’ёмных прадметаў, размешчаных у прасторы.

Задачамі дысцыпліны з’яўляюцца засваенне ведаў з гісторыі развіцця перспектывы як асобнай навукі ў выяўленчым мастацтве, тэарэтычных асноў перспектывных скарачэнняў пры стварэнні мастацкіх твораў жывапісу, малюнка, кампазіцыі, фарміраванне навыкаў і ўменняў у студэнтаў правільна будаваць выяву на лісце паперы або на палатне з улікам існуючых правілаў і прыёмаў.

Вывучэнне дысцыпліны модуля з’яўляецца важнай часткай прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў.

Асноўны змест дысцыпліны складаюць пытанні гісторыі развіцця перспектывы ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, тэарэтычныя асновы перспектывных пабудоў выявы на двухмернай плоскасці з улікам засваення існуючых законаў і правілаў перспектывнага скарачэння. Такім чынам, змест дысцыпліны дапамагае непасрэднаму вырашэнню спецыяльных прафесійных задач па такіх дысцыплінах як “Малюнак” і “Жывапіс”.

У выніку вывучэння курса “перспектывы” студэнт павінен:

ведаць:

гісторыю развіцця перспектывы як навукі

асноўныя паняцці і вызначэнні

спробы вызначэння маштабнай суразмернасці прадметаў у прасторы  
методы пабудовы

асноўныя палажэнні тэорыі ценяў

спосабы пабудовы адлюстраванняў

умець:

вызначаць маштаб вышыні, шырыні і глыбіні пры франтальным і вуглавым палажэнні прадметаў

будаваць прадметы па сістэме перспектывных каардынат  
будаваць цені ад натуральнай і штучнай кръніц святла  
будаваць адлюстраванні прадметаў у вадзе і люстэрку  
выкарыстоўваць прыемы перадачы паветранай перспектывы  
валодаць:

навыкамі пабудовы прадметаў  
метадычнымі прыёмамі пабудовы перспектывных выяў  
метадамі перадачы паветранай перспектывы  
навыкамі пабудовы ценяў.

З мэтай лепшага засваення тэарэтычных палажэнняў перспектывных выяў і іх практычных пабудоў, а таксама для выкарыстання атрыманых ведаў і ўменняў пры працы з натуры асаблівая ўвага ўдзялецца назіральны перспектыве.

У адпаведнасці з вучэбным планам па напрамках спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (народныя рамёствы) і напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя твораў). “Перспектыва” адвождзіцца

Рэкамендунмая форма кантролю ведаў студэнтаў – залік.

## **ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА**

### **Тэма 1 Уводзіны. З гісторыі развіцця перспектывы. Асноўныя паняцці і вызначэнні**

Перспектыва як навука аб пабудове на двумернай плоскасці прадметаў і рэчаў, сцэн і эпізодаў, якія знаходзяцца і адбываюцца ў прасторы. Першапачатковыя звесткі выкарыстання правілаў перспектывы старажытнай Грэцыі. Развіццё перспектывы ў Італіі ў эпоху Адраджэння. Тэарэтычныя распрацоўкі законаў перспектывы Леанардам да Вінчы, Андрэем Потцца, Альбрэхтам Дзюрэрам, П'ерам дэль Боргам, а таксама рускімі мастакамі А.П. Ласенкам, А.Г.Венецыянавым, В.Д. Паленавым і інш.

### **Тэма 2 Перспектыва, яе месца, функцыі і роля ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве**

Праектыя прадметаў у воку чалавека. Змяненне маштабаў прадметаў у залежнасці ад адлегласці знаходжання іх у прасторы. Зрокавае ўспрыманне выявы, поле найлепшага зроку. Судносіны маштаба карціны і адлегласці яе да гледача для найлепшага ўспрынняцця. Правільны выбор кампазіцыйнага кадра карціны. Відашкуальнік і яго выкарыстанне. Вызначэнне формы і памеру твора ў залежнасці ад пастаўленай задачы мастака. Вертыкальная і гарызантальная форма карціны.

### **Тэма 3. Гарызонт, лінія гарызонту. Лінейная перспектыва. Вызначэнне маштабнай суразмернасці прадметаў у прасторы**

Кропка зыходжання вертыкальных і гарызантальных ліній. Нармальны гарызонт і яго асаблівасці. Характарыстыка жывапісных твораў беларускіх мастакоў з ярка выражаным нармальным гарызонтам.

Павышаны гарызонт. Кампазіція гарадскога пейзажу з павышаным гарызонтам. Судносіны плошчы з прадметамі і дэталямі на лініі гарызонту да такой жа часткі, якая знаходзіцца над лініяй гарызонту пры павышаным гарызонце.

Паніканы, ці ніzkі, гарызонт. Від пейзажу, выявы або канкрэтнай сцэны з паніканым гарызонтам. Аналіз жывапісных твораў з паніканым гарызонтам.

Лінейная перспектыва як навука, якая ўваходзіць ў раздзел начартальнай геаметрыі. Паняцце сістэмы перспектывных каардынат. Плоскасці, лініі і кропкі. Прадметная плоскасць, карцінная плоскасць, плоскасць гарызонту, плоскасць галоўнага перпендыкуляра, кропка зроку, стаяння, лінія асновы кампазіцыі, лінія гарызонту, галоўны прамень. Кропка сыходжання ліній, перпендыкулярных карцінай плоскасці.

Змяненне вышыні вертыкальных ліній, перпендыкулярных карцінай плоскасці. Галоўная кропка сыходжання. Судносіны ў перспектывным скарачэнні адрэзкаў паміж лініямі, якія сходзяцца ў адной кропцы. Маштаб

карціны. Правілы вызначэння маштабнай суразмернасці прадметаў на карцінай плоскасці.

#### **Тэма 4. Пабудова маштабу вышыні, шырыні, глыбіні**

Суадносіны маштаба глыбіні з адлегласцю ад гледача да карціны. Вызначэнне маштабу глыбіні ў карціне. Пабудова перспектывай сеткі паркету. Пабудова перспектывы пакоя па метаду “паркетнай” сеткі: з нармальным гарызонтам, з паніжаным гарызонтам. Аналіз жывапісных твораў, у якіх мастакі выкарыстоўвалі правілы маштаба глыбіні пры пабудове кампазіцыі карціны.

#### **Тэма 5. Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы**

Пабудова квадрата, размешчанага на гарызантальнай плоскасці. Малюнак круга ў перспектыве пры размяшчэнні яго на гарызантальнай плоскасці. Выява круга ў перспектыве пры размяшчэнні яго на гарызантальнай і вертыкальной плоскасцях. Способ пабудовы выявы круга ў перспектыве ў залежнасці ад размяшчэння яго адносна лініі гарызонту. Прыклады мастацкіх твораў з перспектывай пабудовай прамавугольных і круглых прадметаў.

#### **Тэма 6. Пабудова прадметаў у просторы па сістэме перспектывных каардынат**

Франтальная перспектыва Пабудова з дапамогай дыстанцыйных крапак. Правілы пабудовы крапак сыходжання на плоскасцях (ухіл да прадметнай плоскасці). Перспектыва пляцовак лесвічнай клеткі. Асаблівасці пабудовы ўзыходных і зыходных прыступак лесвічных клетак. Схема пабудовы перспектывы дарогі з выпадковымі крапкамі сыходжання. Малюнак інтэр'ера пакоя у франтальнай перспектыве.

#### **Тэма 8. Размеркаванне святлоценю ў прыродзе**

Заканамернасці размеркавання святла ў прыродзе: святло, паўцень, цень, уласны цень, падаючы цень, рэфлекс, блік. Прыклады размяшчэння святла на геаметрычных і бытавых прадметах. Ступень насычанасці промнямі святла (святлосіла). Суадносіны і залежнасць святлосілы ад адлегласці паміж крыніцай святла і асветленым прадметам. Віды святла. Характэрныя палажэнні крыніцы святла. Перспектыва ценю пры заходжанні святла: перад гледачом справа; збоку злева; уверсе, ззаду злева.

#### **Тэма 9. Асновы тэорыі ценю. Пабудова ценю.**

Пабудова перспектывы ценю ад штучнай крыніцы святла на гарызантальнай і вертыкальной плоскасцях. Перспектыва ценю пры некалькіх крыніцах святла і на розных ад яго адлегласцях. Студэнтам пропануецца пабудаваць некалькі простых фігур і цені ад гэтых фігур на

гарызантальнаі, вертыкальнаі і нахіленай плоскасцях пры некалькіх крыніцах святла.

## **Тэма 10. Выявы адлюстраванняў у перспектыве ў вадзе. Адлюстраванне прадметаў у люстэрку**

Віды люстранных выяў: гарызантальная люстраная паверхня, вертыкальная і нахіленая. Адбіткі кропкі ў вадзе ці люстэрку. Адлюстраванне выявы прадметаў у залежнасці ад месца іх размяшчэння. Выява адбіткаў у вадзе прамых з нахіламі. Пабудова праекцыі выявы фігуры чалавека ў люстэрку. Схема франтальна размешчанага пакоя з квадратнай паркетнай падлогай і двумя люстэркамі на яго сценах. Маштаб глыбіні, вышыня фігуры ў адлюстраванні. Перспектывунае скарачэнне і адваротная выява адлюстраванай фігуры чалавека.

## **Тэма 11. Паветраная перспектыва. Аптычныя ілюзіі**

Змяненне каларыта і насычанасці прадметаў у жывапісным творы ў залежнасці ад адлегласці ад гледача. Маастацкія сродкі выразнасці паветранай перспектывы. Глыбіня простору і паветраная перспектыва ў творах вядомых майстроў жывапісу і графікі.

Аптычныя ілюзіі роўных адрэзкаў з дадаткам геаметрычных элементаў; роўных адрэзкаў, размешчаных у геаметрычных фігурах. Аптычныя ілюзіі аднолькавых цёмных крапак у атачэнні геаметрычных фігур розных памераў. Аптычныя ілюзіі паралельных прамых з дапамогай касых ліній.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аудыторных гадзін							Форма кантроля ведаў
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Кіруемая самастойная работа	Іншае		
1	2	3	4	5	6		8	9	
1.	Уводзіны. З гісторыі развіцця перспектывы. Асноўныя паняцці і вызначэнні	2				4			
2.	Перспектыва, яе месца, функцыі і роля ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве	2				4			
3.	Гарызонт, лінія гарызонту. Лінейная перспектыва. Вызначэнне маштабнай суразмернасці прадметаў у прасторы	2				6			
4.	Пабудова маштабу вышыні, шырыні, глыбіны	2			2	6			
5.	Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы метрычныя і пазіцыйныя задачы	2			2	10			
6.	Пабудова франтальний перспектывы інтэр'еру	2			2	8			
7.	Размеркаванне святлоценю ў прыродзе. Віды святла. Характэрныя палажэнні крыніцы святла	2			2	6			
8.	Асновы тэорыі ценяў. Пабудова ценю	2			2	6			
9.	Выявы адлюстраванняў у перспектыве ў вадзе. Адлюстраванне прадметаў у люстэрку				2	8			
10.	Паветраная перспектыва. Аптычныя ілюзіі					4			
	Усяго	16			12	62			экзамен
Разам		90							

## **ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА**

### **ЛІТАРАТУРА ПА КУРСУ. АСНОЎНАЯ.**

6. Немцов, В.В. Кратковременный рисунок. Набросок: учебно-методическое пособие для специальностей: 1-15 01 02 "Монументально-декоративное искусство (по направлениям)", 1-15 01 04 "Графика"; 1-15 01 03 "Скульптура"; 1-15 01 01 "Живопись (по направлениям)" / В. В. Немцов. – Минск: [Белорусская государственная академия искусств], 2018. - 167 с.: рис.

7. Перелыгина, Л.Г. Перспектива: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности " Живопись (по направлениям)", "Скульптура", "Монументально-декоративное искусство (по направлениям)", "Графика", "Дизайн (по направлениям)" / Л. Г. Перелыгина. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 262, [1] с.: рис.

8. Гордеенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по направлениям "Искусство декоративно-прикладное", "Народное творчество", "Искусство изобразительное" / В. Т. Гордеенко. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 144 с.: рис.

9. Макарова, М.Н. Перспектива. Учебник для высшей школы / М.Н. Макарова. – М.: Академический проект, 2021. – 477с.

10. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учеб. и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 404 с.

### **ЛІТАРАТУРА ПА КУРСУ. ДАДАТКОВАЯ.**

7. Бурбом, П. Прётель, Т. Перспектива. Законы пространства для художников / П. Бурбом, Т. Прётель. –М.: Колибри, 2019. – 160с.

8. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие / М.Н. Макарова. – М.: Академический проект, 2019. – 382с.

9. Перелыгина, Л. Перспектива / Л. Перелыгина. – Минск: Вышэйшая Школа, 2019. – 263 с.

10. Раушенбах, Б. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.

11. Раушенбах. – СПб Пальмира, 2017. – 316с.

12. Шаура, Р.Ф. Перспектывы ў малюнку і жывапісе / Р.Ф. Шаура. – Мінск: Беларусь, 1999.

## КРЫТЭРЫП АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

<b>Балы</b>	<b>Паказальнікі ацэнкі</b>
1 (адзін)	Адмова адказваць, адсутнасць ведаў па вывучаемай дысцыпліне.
2 (два)	Фрагментарныя веды ў межах вывучаемай дысцыпліны. Частковая фіксация ў памяці студэнта асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны.
3 (тры)	Недастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарта; бессістэмнае аднаўленне студэнтам часткі праграмнага матэрыялу. Ізаяўванасць ведаў па асобных тэмах, тэрмінах, персаналіях, крыніцах.
4 (чатыры)	Дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарта. Недастаткова сістэмнае ўсведамленне студэнтам вывучаемай дысцыпліны, фрагментарнае аднаўленне тэрмінаў, частковыя веды будовы цела чалавека і спосабаў яго адлюстравання.
5 (пяць)	Сістэмнае усведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу, веданне асноўных перспектывных паняццяў і тэрмінаў, наяўнасць навыкаў графічнага адлюстравання. Наяўнасць неістотных памылак.
6 (шэсць)	Сістэмнае ўсведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу. Веданне асноўных тэрмінаў перспектывы, методык пабудовы франтальных праекцый. Упэўненае валоданне навыкамі графічнага адлюстравання геаметрычных фігур з дапамогай перспектывных масштабаў. Наяўнасць неістотных памылак.
7 (сем)	Дастаткова поўныя веды па пытаннях вывучаемай дысцыпліны ў межах адукацыйнага стандарта. Разгорнутае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, уменне аналізаваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы. Сістэмныя веды па методыкам пабудовы франтальнай перспектывы. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
8 (восем)	Поўныя, трывалыя, глыбокія веды, свабоднае аперыраванне вучэбным матэрыялам дысцыпліны. Разгорнутае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, уменне аналізаваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы. Сістэмныя веды па ўсіх пытаннях дысцыпліны ў межах адукацыйнага стандарта. Высокі ўзровень выканання заданняў. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
9 (дзесяць)	Сістэматызаваныя, глыбокія веды па ўсіх пытаннях вывучаемай дысцыпліны. Усведамленне студэнтам ролі і месца перспектывы ў сістэме геаметрыі і выяўленчага мастацтва. Раскрыцце сутнасці тэарэтычных пытанняў, уменне аналізаваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы розных узроўняў складанасці. Уменне свабодна аперыраваць асноўнымі паняццямі, карыстацца навукова-метадычнай

	літаратурай па акрэсленых пытаннях. Высокі ўзровені выканання заданняў; трорчы падыход да вырашэння задач.
10 (дзесяць)	Глыбоке асэнсаванне ўзаемасувязі пластанатоміі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Разумение студэнтам агульнатэарэтычных пытанняў. Уменне прымяняць свае веды ў кантэксце прафесійной дзейнасці, аналізаваць з'явы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з улікам набытых ведаў. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, уменне аналізаваць і вырашаць пазіцыйныя і метрычныя задачы розных узроўняў складанасці. Уменне свабодна аперыраваць асноўнымі паняццямі, карыстацца навукова-метадычнай літаратурай па акрэсленых пытаннях. Высокі ўзровені выканання заданняў; трорчы падыход да вырашэння задач.

**ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ  
ПЕРСПЕКТЫВА.  
ДЛЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ “ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ  
МАСТАЦТВА”.**

Раздзелы і тэмы	Колькасць гадзін			
	усяго	лекцый	лабараторн.	сам. раб.
<b>Раздел I.Перспектыва і яе заканамернасці ў просторы.</b>				
Тэма 1. Уводзіны: з гісторыі развіцця перспектывы, яе роля, месца і функцыі ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.	6	2		4
Тэма 2. Асноўныя паняцці і вызначэнні.	6	2		4
Тэма 3. Гарызонт, лінія гарызонту. Лінейная перспектыва.	6	2		4
Тэма 4. Пабудова масштабу вышыні, шырыні, глубіні.	8	2	2	4
<b>Раздел II Выява прадметаў у перспектыве.</b>				
Тэма 1. Метрычныя задачы і спосабы іх вырашэння.	6		2	4
Тэма 2. Пазіцыйныя задачы	6	2		4
Тэма 3. Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы.	8		2	6
Тэма 4. Пабудова перспектыўнай выявы інтэр'еру.	8		2	6
<b>Раздел III. Святло і цень у перспектыве.</b>				
Тэма 1. Размеркаванне святлаценю ў прыродзе. віды святла. Характэрныя палажэнні крыніцы святла.	6	2		4
Тэма 2. Асновы тэорыі ценяў.	6	2		4
Тэма 3. Пабудова ценяў пры штучным асвятленні.	6		2	4
Тэма 4. Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні.	4			4
<b>Раздел IV. Умоўнасці перспектывы.</b>				
Тэма 1. Выявы	4			4

адлюстраванняў у вадзе і люстэрку.				
Тэма 2. Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.	4			4
Тэма 3. Аптычныя ілюзіі.	4	2		2
Усяго	90	16	12	62

**ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ  
ПЕРСПЕКТЫВА.  
ДЛЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ “НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ”**

Разделы і тэмы	Колькасць гадзін			
	усяго	лекцый	лабараторн.	сам. раб.
<b>Раздел I.Перспектыва і яе заканамернасці ў прасторы.</b>				
Тэма 1.Уводзіны: з гісторыі развіцця перспектывы, яе роля, месца і функцыі ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.	6	2		4
Тэма 2. Асноўныя паняцці і вызначэнні.	6	2		4
Тэма 3. Гарызонт, лінія гарызонту. Лінейная перспектыва.	6	2		4
Тэма 4. Пабудова масштабу вышыні, шырыні, глыбіні.	8	2	2	4
<b>Раздел II Выява прадметаў у перспектыве.</b>				
Тэма 1. Метрычныя задачы і спосабы іх вырашэння.	6		2	4
Тэма 2. Пазіцыйныя задачы	6	2		4
Тэма 3. Перспектыва прадметаў і фігур геаметрычнай формы.	8		2	6
Тэма 4. Пабудова перспектыўнай выявы інтэр'еру.	8		2	6
<b>Раздел III. Свято і цень у перспектыве.</b>				
Тэма 1. Размеркаванне святлаценю ў прыродзе. віды святла. Характэрныя палажэнні крыніцы святла.	6	2		4
Тэма 2. Асновы тэорыі ценяў.	6	2		4

Тэма 3. Пабудова ценяў пры штучным асвятленні.	6		2	4
Тэма 4. Пабудова ценяў пры натуральным асвятленні.	4			4
<b>Раздел IV. Умоўнасці перспектывы.</b>				
Тэма 1. Выявы адлюстраванняў у вадзе і люстэрку.	4			4
Тэма 2. Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.	4			4
Тэма 3. Аптычныя ілюзіі.	4	2		2
Усяго	90	16	12	62

**ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ  
ПЕРСПЕКТЫВА.  
ДЛЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ “НАРОДНАЯ ТВОРЧАСТЬ”  
ЗАВОЧНАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ.**

Раздзелы і тэмы	Колькасць гадзін			
	усяго	лекцый	практычн.	сам. раб.
<b>Раздел I.Перспектива і яе заканамернасці ў просторы..</b>				
Тэма 1.Уводзіны: з гісторыі развіцця перспектывы, яе роля, месца і функцыі ў выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.		2		2
Тэма 2. Асноўныя паняцці і вызначэнні.				4
Тэма 3. Гарызонт, лінія гарызонту. Лінейная перспектыва.			2	4
Тэма 4. Пабудова масштабу вышыні, шырыні, глубіні.		2		8
<b>Раздел II Выява прадметаў у перспектыве.</b>				
Тэма1. Перспектива прадметаў і фігур геаметрычнай формы.				10
Тэма 2. Пабудова перспектывай выявы інтэр'еру.			2	14
<b>Раздел III. Свято і цень у перспектыве.</b>				
Тэма 1. Размеркаванне				10

святлаценю ў прыродзе. віды святла. Характэрныя палажэнні крыніцы святла.				
Тэма 2. Асновы тэорыі ценяў. Пабудова ценю.				10
<b>Раздел IV. Умоўнасці перспектывы.</b>				
Тэма 1. Выявы адлюстраванняў у вадзе і люстэрку.				8
Тэма 2. Адлюстраванне прадметаў у плоскім люстэрку.				8
Тэма 3. Аптычныя ілюзіі.				4
Усяго	90	4	4	82